



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

Наша СЛОВА.pdf



Чацвёрты год выдання

№ 11 (167) 12 сакавіка 2025 г.

"Каб любіць Беларусь нашу мілую..."

Відэачэлэндж беларускай паэзіі праходзіць у Лідскім раёне

Паэтычны челлендж "Чытай вершы", удзельнікі якога выконваюць у Сеціве вершы беларускіх аўтараў, стартаваў у Лідскім раёне, дзе сёлета пройдзе рэспубліканскае свята ў гонар Дня беларускага пісьменства, паведамлі карэспандэнту БЕЛТА (<https://belta.by/regions/view/kab-ljubits-belarus-nashu-miluju-videochellendzh-beloruskoj-poezii-startoval-v-lidskom-rajone-701193-2025/>) у Лідскім райвыканкаме.

- А давайце запусцім чэлэндж "Чытай вершы", прысвечаны Дню беларускага пісьменства!" - з такой прапановай звярнуўся ў сваім тэлеграм-канале да падпісантаў і ўсіх жыхароў раёна старшыня Лідскага райвыканкама Аляксандр Вясоцкі. Слова хутка стала справай: кіраўнік раёна, у якім краіна адзначаць Дзень беларускага пісьменства сёлета, даў старт творчай ініцыятыве і прачытаў вядомаму кожнаму беларусу верш Максіма Багдановіча "Слуцкія ткачыкі".

Уключылася ў творчы праект моладзь. Член моладзевага парламента пры Лідскім раённым Савеце дэпутатаў Яўген Доўган выступіў з творам Пімена Панчанкі "Родная мова", а старшыня Савета працоўнай моладзі Лідскага раёна Павел Трон - з аўтарскім сачыненнем "Кожны сам сабе мастак". Сваё слова кажа і самае юнае пакаленне жыхароў Гарадзеншчыны: выхаванцы дзіцячых садоў таксама дэкламуюць на роднай мове, і першым прачытаў верш Васіля Жуковіча "Васілёк" Міша Міхаловіч з дзіцячага садку №12 г. Ліды.

Ідэю прапаганды беларускай паэзіі падтрымаў святар - прагаіерэй Расціслаў Салаўёў, які абраў для праекта вядомыя кожнаму і такія родныя радкі Янкі Купалы "Ад прадзедаў спакоў вякоў мне засталася спадчына..."

Бухгалтар Лідскага раённага цэнтра па забеспячэнні дзейнасці ўстаноў сацыяльнай сферы Святлана Дон прачытала верш уласнага сачынення "Беларусь мая, родны мой кут, не забудзь майму сэрцу ніколі тваіх казак і песень, шчодрасць палёў і людзей з незабыўнаю іх



дабрынёю...". А намеснік старшыні райвыканкама Ігар Кашкевіч з сапраўдным артыстызмам прачытаў байку Кандрата Крапівы "Дыпламаваны баран", раскрыўшы яшчэ адну грань шматграннай беларускай літаратуры.

Марафон беларускай паэзіі ўжо выйшаў за межы Лідскага раёна. Падтрымала чэлэндж намеснік старшыні абласной арганізацыі РГА "Белая Русь" Святлана Вараніца, якая прачытала легендарны верш Алеся Ставера "Жураўлі на Палессе ляцяць".

У Сеціве з кожным днём з'яўляюцца ўсё новыя відэаролікі, дзе чытаюць вершы на роднай мове людзі розных прафесій і пакаленняў, і робяць гэта не толькі артыстычна, але і з душой. Ёсць усе падставы меркаваць, што да Дня беларускага пісьменства жыхары Гарадзеншчыны, якія шчыра любяць сваю вялікую і малую радзіму, складуць вялікі відэазборнік беларускай паэзіі, адкрываючы яе для сябе і для ўсіх нас ва ўсім сваім багацці і прыгажосці.

А пакуль вярсталася гэтая старонка ў Сеціве з'явіўся запіс верша Васіля Лапіцкага "Добра думай". Чытае старшыня Лідскага раённага Савета дэпутатаў Інэса Белуш разам з унучкай Арыянай.

Так трымаць!

ТК "Культура Лідчыны".

Міжнародны дзень роднай мовы

18-я Агульнанацыянальная дыктоўка ва ўстановах Галоўнага ўпраўлення адукацыі Гарадзенскага абласнога выканаўчага камітэта

Наступіла пара падвесці вынікі мерапрыемстваў да Дня роднай мовы і ўсіх відаў беларускіх дыктовак, напісаных ва ўстановах Галоўнага ўпраўлення адукацыі Гарадзенскага абласнога выканаўчага камітэта.

Інфармацыя аб правядзенні дыктоўкі была накіравана ў райгарвыканкамы, установы культуры, адукацыі, іншым установам і арганізацыям.




У межах святкавання Міжнароднага дня роднай мовы для навучэнцаў, педагагічных работнікаў, прадстаўнікоў грамадскасці вобласці 21 лютага 2025 года было арганізавана правядзенне Гарадзенскага абласнога дыктанта, прысвечанага 80-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Для напісання дыктанта быў прапанаваны тэкст "Успаміны маленства", прысвечаны падзеям самай трагічнай вайны ў гісторыі нашай краіны.

Удзел у напісанні дыктанта прынялі супрацоўнікі райгарвыканкамаў, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў.



Ва ўстанове адукацыі "Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" 21 лютага 2025 года на ўсіх



факультэтах адбылося напісанне традыцыйнай агульна-ўніверсітэцкай Купалаўскай дыктоўкі "Знайдзі сябе з намі".

Акрамя таго, з мэтай папулярызацыі беларускай мовы і культуры, далучэння моладзі да вывучэння гісторыі, культуры, традыцый сваёй радзімы ва ўстановах адукацыі і культуры вобласці быў арганізаваны шэраг конкурсаў, кніжных выстаў, творчых сустрэч з пісьменнікамі Гарадзеншчыны і іншых мерапрыемстваў.

У лютым 2025 года праведзены:

конкурсы чытальнікаў вершаў і выканаўцаў музычных твораў на вершы беларускіх пісьменнікаў, уласных твораў, прысвечаных мове;

тэматычныя кніжныя выставы "З любоўю да роднага слова", "Шануй і беражы родную мову", "Беларуская мова - мелодыя сэрца";

конкурсы сачыненняў-эсэ "Я гэты край радзімаю заву";

вусныя часопісы "Чароўныя напевы роднай мовы", "Сэрцам роднага слова краніся";

акцыі "Тавары са мной па-беларуску", "Маё любімае слова па-беларуску";

інфармацыйныя гадзіны "Славутыя сыны сваёй краіны";

літаратурна-музычныя кампазіцыі "На кожнай сцяжынцы іх песня і голас";

творчыя сустрэчы з пісьменнікамі Гарадзеншчыны;

конкурсы малонкаў па творах беларускіх пісьменнікаў;



тэатралізаваныя пастаноўкі і іншыя мерапрыемствы.

Таксама ў лютым 2025 года ва ўстановах адукацыі праходзілі мерапрыемствы, прысвечаныя святкаванню 90-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна і 100-годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі.

У рамках Тыдня роднай мовы вучні ўстаноў адукацыі Лідскага раёна, настаўнікі, бацькі прымалі ўдзел у напісанні Агульнаадукацыйнай дыктоўкі і Гарадзенскага абласнога дыктанта.

Як і летась, дыктоўкі ў школах Лідчыны былі арганізаваны на самым высокім узроўні. Летась школы далі 11 779 удзельнікаў дыктовак. Здавалася б, расці няма куды, аж не. Сёлета ў лідскіх школах дыктоўкі пісалі 12 438 чалавек. З іх 18-ю Агульнаадукацыйную дыктоўку пісалі 7 492 чалавекі, а Гарадзенскі агульны дыктант пісалі 4 946 чалавек. Такім чынам мы маем новы рэкорд па школах. Акрамя школ дыктоўкі пісалі чатыры каледжы (Лідскі каледж - 150 чалавек, Лідскі музычны каледж, Лідскі політэхнічны каледж - 43 чалавекі, Лідскі тэхналагічны каледж). Дыктоўкі пісалі бібліятэкі, клубы, іншыя ўстановы культуры, а таксама арганізацыі БРСМ. Атрымоўваецца каля 13 000 чалавек. Гэта новы рэкорд для Лідскага раёна. Калі дадаць сюды выхаванцаў старэйшых груп больш, чым 50 садкоў, гледачоў і ўдзельнікаў розных культурніцкіх мерапрыемстваў, то атрымоўваецца, што ў мерапрыемствах да Міжнароднага дня роднай мовы на Лідчыне ўдзельнічалі каля 15 тысяч чалавек, а гэта больш за 11% насельніцтва раёна.

У цэлым у Гарадзенскай вобласці ўсе віды дыктовак пісалі каля 70 000 чалавек.

Яраслаў Грынкевіч.

Школа са знакамі якасці

Кіраванне адукацыі Лідскага раёна па выніках працы за 2024 год прызнана лепшым у краіне

У 2024 годзе Лідскае кіраванне адукацыі атрымала найвышэйшыя паказчыкі ў гісторыі.

За год навучэнцамі ўстаноў адукацыі заваявана больш за 450 прызавых месцаў у конкурсах.

У райцэнтры стала на аднаго настаўніка больш са званнем "Заслужаны", у школах дзейнічае некалькі тэхнічных лабараторый, установы адукацыі адзначыліся вялікай колькасцю стабальнікаў і пераможцаў алімпіяд.

Настаўнікі здалі на выдатна.

Начальнік кіравання адукацыі Лідскага райвыканкама Вольга Тарасюк:

- Гэта вынік працы высокапрафесійнага і творчага педагогічнага калектыва. Педагогі, іх вучні і выхаванцы неаднаразова прызнаваліся пераможцамі і прызёрамі ў выставах, конкурсах, фэстах абласнога, рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў.

Званне "Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь" прысвоена настаўніку рускай мовы і літаратуры гімназіі №1 г. Ліды Таццяне Глыздовой. Дыплом III ступені ў намінацыі "Лепшы настаўнік-дэфектолаг" на IX Міжнародным конкурсе профмайстэрства спецыялістаў дашкольных адукацыйных арганізацый краін СНД "Майстэрства без меж" заваяваны Таццянай Плотнікавай, педагогам дзіцячага саду № 26 г. Ліды. Лепшым выхавальнікам аздаруленчага лагера па выніках абласнога конкурсу стала Таццяна Клябека, выхавальнік АЛ "Бязрозка", настаўнік СШ № 15 г. Ліды. Педагог гімназіі №1 г. Ліды Алена Рубель ганаравана дыпламам II ступені абласнога конкурсу на лепшую арганізацыю дзейнасці сацыяльных педагогаў.

16 устаноў адукацыі паспяхова завяршылі эксперыментальную і інавацыйную дзейнасць.



29 стабальнікаў.

Створаныя ўмовы, у тым ліку эфектыўная сістэма настаўніцтва, дазволілі замацавацца 85% маладых спецыялістаў.

Ва ўстановах дашкольнай адукацыі дзеці ўцягнуты ў даследчую і прыродаахоўную дзейнасць, у рэалізацыю раённага грамадзянска-патрыятычнага праекта "Я і Радзіма мая".

Далейшае развіццё атрымала рэалізацыя праектаў Парку высокіх тэхналогій "Лабараторыя адкрыццяў", "Інфарматыка без разеткі", "Робаалгарытміка".

Па выніках цэнтралізаванага іспыту і цэнтралізаванага тэставання заваявана 29 стоабальных сертыфікатаў. 70 выпускнікоў 11-х класаў атрымалі атэстаты пра агульную сярэднюю адукацыю з узнагароджаннем залатым і срэбным медалямі, 99 выпускнікоў 9-х класаў - пасведчанні пра агульную базавую адукацыю.

Навучэнцамі заваявана 65 дыпламаў пераможцаў на абласной і 11 на рэспубліканскай алімпіядах па навучальных прадметах, найлепшыя вынікі прадэманстравалі навучэнцы лідскіх гімназіі №1, СШ №17, СШ №1. Ягор Сушкоў (СШ №9 г. Ліды імя А.В. Нічыпорчыка) заваяваў залаты і срэбны медалі на міжнароднай алімпіядзе па навуках пра Зямлю.

Нададзена значная ўвага развіццю даследчых навучаў навучэнцаў. У выніку - 16 дыпламаў пераможцаў заваявана навучэнцамі на абласной канферэнцыі даследчых прац "Крышталіная Альфа". 3 дыпламы атрыманы навучэнцамі СШ №1 г. Ліды і сярэдняй школы №8 г. Ліды імя В.Ф. Казакова на міжнароднай канферэнцыі "Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці народа". 57 вучняў устаноў адукацыі прайшлі навучанне ў Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку.

Выхоўваюць патрыётаў.

Створаны ўмовы для вывучэння асобных навучальных прадметаў на падвышаным узроўні. Такую магчымасць рэалізавалі больш за 82% навучэнцаў 10-11-х класаў. Пашырана сетка профільных класаў прафесійнай скірава-





насі: працуюць 35 класаў (груп) ваенна-патрыятычнай, педагагічнай, спартова-педагагічнай, аграрнай, інжынернай, чыгуначнай, медыцынскай скіраванасці, што дае магчымасць больш сістэмна рыхтавацца да паступлення. Забяспечана прафесійная падрыхтоўка навучэнцаў 10-11-х базавых класаў па 10 прафесіях.

Больш за 77% навучэнцаў наведваюць аб'яднаныя па схільнасцях. Працуе восем дзіцячых калектываў самадзейнай мастацкай творчасці.

За год навучэнцамі ўстаноў адукацыі заваявана больш за 450 прызавых месцаў у абласных, рэспубліканскіх, міжнародных конкурсах па розных кірунках выхавання.

20.02.2025 года на калегіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь падведзены вынікі працы сістэмы адукацыі за 2024 год.

Кіраванне адукацыі Лідскага раённага выканаўчага камітэта адзначана граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у намінацыі "Лепшае структурнае падраздзяленне гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі" з уручэннем пераходнага прызга.

Гэта вынік працы высокапрафесійнага, адданага сваёй справе педагагічнага калектыва Лідчыны!

Сайт Кіравання адукацыі.

Дзень роднай мовы ў Лідскім дзяржаўным тэхналагічным каледжы

21 лютага ва Установе адукацыі "Лідскі дзяржаўны тэхналагічны каледж" адзначылі Дзень роднай мовы.

З гэтай нагоды ў каледжы юнакі і дзяўчаты пісалі дыктоўку на беларускай мове, а менавіта ўрывак з аповядання Якуба Коласа "Сустрэча з ворагам".



Навучэнцы каледжа адказна аднесліся да выканання задання і атрымалі добрыя і выдатныя адзнакі за дыктоўку.

Наш кар.

Тыдзень беларускай мовы ў Лідскім музычным каледжы

Адкрыццё Тыдня беларускай мовы, прысвечанага Міжнароднаму дню роднай мовы ў Лідскім музычным каледжы адбылося 17 лютага 2025.

Гэта асабліва падзея, якая аб'яднала ўсіх навучэнцаў каледжа ў павазе і любові да беларускай мовы - нашай спадчыны і культурнай каштоўнасці.

Мерапрыемствы гэтага дня дазволілі паглыбіцца ў свет беларускай мовы, лепш зразумець яе багацце і самабытнасць.

Натхнёна гучалі вершы беларускіх паэтаў, выказванні знакамітых людзей пра мову і родны край. Навучэнцы з ахвотай прымалі ўдзел у лінгвістычных гульнях, віктараных, фэш-мобе, выпуску інфармацыйных флераў "У любімай мове, роднай, наскай... Ах, якія словы...", акцыі "Размаўляй са мной па-беларуску".

Лектарская група выступіла з дакладам "З гісторыі святкавання Міжнароднага дня роднай мовы" і інш.

21 лютага ў рамках святкавання Дня роднай мовы навучэнцы музычнага каледжа прынялі ўдзел у Гарадзенскім абласным дыктанце.



Давайце разам будзем шанаваць і берагчы нашу родную мову, перадаваць яе будучым пакаленням. Няхай Тыдзень беларускай мовы стане крыніцай натхнення і імкнення да ўдасканалення для ўсіх нас!


Наш кар.



Гарадзенскі абласны дыктант у Лідскім політэхнічным каледжы

У межах святкавання Міжнароднага дня роднай мовы для вучняў, педагагічных работнікаў і іншых супрацоўнікаў 21 лютага 2025 года ў Лідскім дзяржаўным політэхнічным каледжы прайшоў Гарадзенскі абласны дыктант на тэму "Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI-пачатак XX ст.)", аўтар Бязрозкіна Н.Ю.

Дыктоўку пісалі 43 чалавекі.



Акрамя таго была арганізавана выстава малюнкаў на тэму Дня роднай мовы.



Наш кар.



Юбілей Міколы Канановіча

*Што позна, а што не -
Тлумачыць мне не трэба.
Я жыву у тамане
І з ім сыду на неба.*

Гэтыя запамінальныя радкі напісаў мой зямляк, паэт, празаік, журналіст Мікола Канановіч. 13 сакавіка Міколу спаўняецца 60 гадоў. Юбілей!



Здаецца зусім нядаўна ён працаваў настаўнікам у школе, пасля яго запрасілі ў "Газету Слонімскаю" на пасаду карэктара. З карэктара ён хутка вырас да намесніка рэдактара. А калі нечакана памёр рэдактар "Газеты Слонімскай" Віктар Валадашчук, то Мікола сам пачаў рэдагаваць выданне.

Да паступлення ў БДУ мой зямляк скончыў Гарызенскае прафтэхвучылішча № 41, працаваў кінамеханікам, служыў у войску. Вось такая кароткая і не вельмі мудрагелістая біяграфія Міколы Канановіча - слонімскага літаратара. Мы з ім жывём у адным горадзе, хаця бачымся не часта. Кожны заняты сваімі справамі і клопатамі. Але аб'ядноўвае нас адно - любоў да роднага беларускага слова.

Пісаць вершы мой зямляк пачаў даўно. Друкаваўся ён амаль ва ўсіх рэспубліканскіх газетах і часопісах. Проста не хочацца іх пералічваць. Ён быў рэдактарам зборніка "Паэтычная Слонімсчына" (2000) і двух выпускаў літаратурнага альманаха "Ад Я да Я" у 2001 і 2003 гадах падлеткавага літаратурнага клуба "Святліца" ў Слоніме.

У 2003 годзе ў Менску выйшаў з друку яго першы паэтычны зборнік "І доўжыцца ноч". У гэты зборнік увайшлі вершы, напісаныя ў розны час. Яны і пра гравітацыю, і пра стому, і пра беларускую восень, і пра метафарфозы, і пра дыялектыку, і, вядома ж, пра каханне:



*Не клянi, не малi цяпла,
Не шукай нiчыёй вiны.
Зразумей: мяне больш няма -
Твайго лета сярод зiмы.*

Другая кніга паэзіі "Вяртанне восені" Міколы Канановіча, куды ўвайшлі вершы і антыпаэма "Мяжа", свет пабачыла ажно праз 17 гадоў - у 2020 годзе. Найбольшы шлях ад першага зборніка "Песні на загонах" (1939) да другога "3 пройдзеных дарог" (1970) быў у слонімскага паэта Анатоля Іверса - 31 год. Пакуль, дзякаваць Богу, яго рэкорд ніхто са слоніmsкіх літаратараў не "пабіў". Мікола Канановіч на другім месцы. Усё ж шлях у 17 гадоў таксама вялікі, бо за гэты час было напісана шмат новых паэтычных і празаічных твораў, якія заслугоўваюць асобных выданняў аўтара.

Мне пашчасціла напісаць прадмову да кнігі "Вяртанне восені". Прадмова мае назву "На дне стамлёнае душы". У ёй я адзначыў філасафічнасць твораў паэта. Паэта раней і цяпер цікавіць адвечнае пытанне пра тое, што вызначае чалавека як асобу. Складанае і простае, высокае і нізкае, светлае і цёмнае, глыбокае і павярхоўнае ў чалавеку - вось сферы даследавання твораў Міколы Канановіча. Многія вершаваныя радкі так і хочацца запамінаць, занатоўваць, цытаваць. З аднымі можна не пагаджацца, да іншых проста далучацца і пагаджацца. Гэта - шчырая адкрытасць аўтара, якая заклікае да палемікі, да роздуму, а таксама да сціплага і сцяга маўчання. Невыпадкава другі зборнік паэта мае падзагалавак "Сцятыя вобразы". Гэтых "сцятых вобразаў" у зборніку даволі шмат, іх проста трэба выпісваць, ствараць своеасаблівы слоўнік, над якім можна разважаць пра наша жыццё з розным сэнсам. Я разумею, што сёння і, відаць, заўсёды было цяжка сцвярджацца людзям, цяжка адстойваць сваё "я", бо вакол нас яшчэ безліч непарадкаў. Але заслугай чалавека было і ёсць тое, што ён спрабуе выйсці пераможцам з усіх найскладанейшых жыццёвых выпрабаванняў, захоўвае сваю думку, сумленне і надзею. Дарэчы, творчасць слонімскага літаратара адзначана літаратурнай прэміяй імя Анатоля Іверса.

У наш няпросты час хочацца верыць, што пісьменнік Мікола Канановіч яшчэ парадзе чытачоў сваімі новымі паэтычнымі і празаічнымі выданнямі. Галоўнае, каб было здароўе і натхненне на новыя творчыя адкрыцці. З юбілеем, сябра!

Сяргей ЧЫГРЫН.





Станіслаў Мараўскі

Некалькі гадоў маёй маладосці ў Вільні¹ (1818-1825)

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Магчыма, самым смешным з ёй быў наступны выпадак, які я магу сёння згадаць. Стольнікава вельмі клапацілася пра сваё здароўе, і таму за ёй рэгулярна наглядзілі лепшыя і дарагія лекары. Дзякуючы іх старанням, пры нармальным стане здароўя, а 9-й гадзіне яе страўнік заўсёды адчыняўся. Для гэтага ёй у ложка прыносілі спецыяльна прыгатаваныя парцелянавыя посуд, у які яна апаражнялася седзячы пад коўдрай на ложку. Яна ніколі не прымала візіты да абеду, і ўся яе шматлікая хатняя прыслуга разыходзілася па горадзе і рынках, не пільнавала дом. Неяк, як на ліха, у Вільню прыехаў правінцыял айцоў бернардынаў, паважаны стары, які, аднак, не ведаў свецкіх кодэксаў, але захацеў асабіста пакланіцца такой высакароднай пані. Ён прыйшоў як раз у тую кананічную і ціхую гадзіну, калі стольнікава, худая і лёгкая, як пёрка, сядзела на сваім парцелянавым троне. Не знайшоўшы слуг у перадпакоі, ён пайшоў далей і далей, покуль нарэшце не дабраўся да спальні. Можна ўявіць жах, сорам і збянтэжанасць стольнікавай. Правінцыял, аднак, ні аб чым не здагадаўся і што яшчэ лепш, нічога не знюхаў. Ён і сапраўды нічога не зразумеў, бо каля трох чвэрцяў гадзіны сядзеў каля яе ложка ў фатэлі, а стольнікава акурат столькі ж часу сядзела на парцеляне і мусіла падтрымліваць з ім свецкую размову. І толькі, калі пачцівы ксянжыска сыходзіў, ён выказаў здзіўленне, што, стольнікава чамусьці сёння выглядала вышэйшай, чым звычайна.

Заканчваючы гэтае апавяданне, я павінен дадаць - тое, што я сказаў пры стольнікаву і яе дом, адпавядае таму, што я бачыў на свае вочы, калі ёй было каля 100 гадоў. І калі я згадаў пра яе тагачасную абьякаваць да чужой бяды і адмову ад якой-небудзь пратэкцыі, дык такая холаднасць магла быць вынікам не толькі ўзросту, але і пакутлівых перажыванняў за свой доўгі век. Раней усё было не так! Яе сябры ведалі, што падчас касцюшкаўскай эміграцыі многія з першых літоўскіх паноў, пакідаючы радзіму, перадавалі ёй без найменшых пісьмовых дакументаў вялізныя сумы гатоўкай і значныя каштоўнасці ў кляйнотах. І ўсё гэта яна аддала ім пасля вяртання на радзіму. А поўнае павагі сяброўства, якое мелі да яе



Dr. Stanisław Morawski.

Станіслаў Мараўскі

Рапнін⁵¹, Булгакаў, Фрэзель, Мёнш (Д 9) і Галіцын⁵², дазваляла разарваць ланцугі шматлікіх вязняў, якіх яна вярнула з глыбін Сібіры.

Старая пані Гарэцкая⁵³ з дому Рэўтаў, віленская войска, удава высакароднага, знакамітага і шанаванага ўсімі мужа, славілася сваім непахісным патрыятызмам. У 1792 г. і потым, маючы яшчэ малых сыноў, на руках выносіла іх на двор, хоць яны былі ўжо цяжкія, і плаціла па рублю маскоўскім жаўнерам, каб дзеці білі іх у твар. І падчас гэтага яна крычала сынам у вушы: "Бі маскаля, бі маскаля". Пані Гарэцкая мела тады пры сабе двух сыноў: Антонія - жаўнера Напалеона, мілага і сумленнага, умелага байкапісца і паэта поўнага дзіўнай прастаты⁵⁴, і

¹ Morawski Stanisław. Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Warszawa, 1924. *Пераклад Леаніда Лаўрэша*

⁵¹ Мікалай Рапнін, з 30.10.1794 г. па 26.11.1798 г. віленскі генерал-губернатар.

⁵² Якуб Булгакаў, амбасадар Кацярыны II у Варшаве з 1797 па 1799 гг., Іван Фрэзель, віца-губернатар з 1798 па 1802 гг., Мёнш, Галіцын - віленскія губернатары.

⁵³ Ганна Гарэцкая з Рэўтаў, жонка Валенты, віленскага войскага, патрыёта і дзеяча 1794 г. Мела з ім 3 дачкі і 2 сына: Антонія, вядомага паэта-байкапісца і Раймунда Юзафа.

⁵⁴ Пра яго гл.: Лаўрэш Леанід. Антоні Гарэцкі - забыты паэт // Ад Лідскіх муроў. 2011. №7. Ліда, С. 194-200.



другога - Юзафа, таксама вядомага чалавека, але толькі як шулера, хоць ён таксама з гонарам служыў у нашым войску. Юзаф быў імпульсіўны, ганарлівы, непрыемны, але падобны на сваю маці, і яна прыкіпела да яго ўсім сэрцам. А быў гэтага не варты. Гэты Юзаф, прайграўся да кашулі і з распачы шчасліва ўтапіўся ва ўласным маёнтку. Малодшы Антоні, з тварам брыдкім, як смяротны грэх, быў пры гэтым наймілейшым чалавекам - гледзячы сам на сябе ў люстэрка называў сябе "чыстым жыдком". Антоні ажаніўся з рафаэлевай Мадоннай, з паннай анельскай знешнасці Веранікай з Эйдзятовічаў і ў 1831 г. эміграваў у Францыю.

Дом пані Гарэцкай быў адным з самых паважаных у Вільні. Дом са старымі традыцыямі, з якім не маглі зраўняцца тагачасныя навагоднія сфранцузжаныя дамы іншых паноў. Я буду імкнуцца не часта згадваць такія дамы, бо іх і сёння ўсюды багата. Але дом Гарэцкай вылучаўся найвялікшай высакароднасцю і ветлівасцю, асаблівай прыгажосцю дам, якія там бывалі, і поўным выдаленнем адтуль "сваяцкага" элементу з асаблівым "куншутовым" водарам. Нягледзячы на тое, што абодва сыны добра на грошы "ашчыпалі" сваю маці, да таго ж яна не раз сплывала іх даўгі, гэтая разумная жанчына змагла эканоміць некалькі сотняў тысяч, чаго хапала для раскошнага жыцця ў тагачаснай Вільні. Яе дачка Высагердава не была прыгожай. Чорная і худая, знешнасцю не кідалася ў вочы, але і брыдкай не была. Яна была выбітнай асобай, вельмі ветлівай, мілай, прыемнай, з добрым гумарам, начытанай і добра прынятай ва ўсіх еўрапейскіх дварах. Мела больш за прыгажосць - была прыемнай і добрай. Мела багацце. У яе доме, асобным ад матчынага, маладыя людзі, прытрымліваючыся старых правіл, вельмі шляхетна і прыгожа бавілі час - у яе доме сумленна злучаліся старыя і новыя звычаі. Маладзён лічыў за гонар быць прынятым у яе, аднак колькасць прынятых была невялікай. Размаўлялі наперамен папольску і па-французску, не звяртаючы на гэта асаблівай увагі, у той час, калі ў пані Гарэцкай, канешне ж, панавала польская мова, а хто пачынаў французіць з дамамі, таго там лічылі толькі за блазна. Усе, хто ў яе бываў, ведалі мовы, але мусілі прыстасоўвацца да нораву старасвецкай матроны. І маці і дачка мелі рацыю, і ў іх абедвух нам было вельмі прыемна. Іх дамы сардэчна шанавалі і любілі. Сярод моладзі вышэйшага саслоўя нават ўвайшло ў моду захацца ва ўдаву Высагердаву. Воляй-няволяй, трэба было гэтага прытрымлівацца і цяжка ўздыхаць, інакш цябе маглі абзваць словам з чатырох літар. Але яна, лагодная і мілая жанчына, ні ў кога з нас, блазнаў, не была закаханая,

не мела ніякага какетства і нават не ведала, што яна ў нас у такой вялікай пашане. Выдадзеная прымусам замуж сваёй самавольнай маці, яна закахалася толькі пасля таго, як аўдавала. Адзіным чалавекам, які натхніў яе на такі моцны запал і за якога яна хутчэй за ўсё пайшла б замуж, быў слаўны Казятульскі⁵⁵, палкоўнік, рыцар і гонар нашай зброі і войска. Іспанская куля пад Сарагосай на палову абрзала яго плюмаж і менавіта такім малююць яго на гістарычных карцінах. Але пасля таго як Казятульскі страціў розум у Дрэздане, небарачка Высагердава замкнулася ў жалобе свайго сэрца і толькі ў 1829 г., ужо старой, зрабіла глупства. Закахалася ў пляменніка сваёй сястры Людвіка Замбрыцкага, прыгожага, як анёл, хлопца, які потым мусіў эміграваць у Францыю і там памёр ад сухотаў. З дазволу папы, яна, у два разы за яго старэйшая, выйшла замуж за Людвіка. А ён, пэўна, палічыў за лепшае пайсці ў паўстанне, чым жыць у абдымках ужо старой для яго жанчыны.

Яе маці Гарэцкая мела тады ўжо больш за 60 гадоў, была чорная, як вугаль і сухая, як мумія. Казалі, што некалі яна была прыгожай, але, мусіць, гэта было вельмі даўно. Калі мы пазнаёмліся, у яе ўжо былі паралізаваныя ногі і ўвесь час яна ці ляжала ў ложку, ці яе вазілі ў механічным крэсле. Мела суровы і пагрозлівы твар, і калі бацька прадставіў мяне ёй і я зірнуў на яе, у мяне ажно здрыгануліся лыткі. Але д'ябал не заўсёды такі страшны, як яго малююць.

Адметным было тое, што яна ўвесь час пісала лісты ўсяму свету і ніколі не магла дапісаць усе патрэбныя ў словы літары. Нават падпісваючыся, яна ніколі не пісала "Гарэцка", але ці "Грка" ці "Грчка". У гэтым сэнсе горшай за яе была гетманова Касакоўская⁵⁶, жонка павешанага ў 1794 г. Бо тая, калі заканчвалася папера, з-за рассянасці, дапісвала ліст на сталю, а потым, як быццам так і трэба, запячатвала і адпраўляла ліст і пры гэтым зусім не думала, што можа самае галоўнае, засталася на сталю з чырвонага дрэва. Але і лісты Гарэцкай былі не лепшымі.

Мой бацька ў яе бываў, як у сябе дома. Расказвалі, што гэты слаўны лавелас, няздолны дараваць ніводнай жанчыне, калісьці меў з ёю блізкія стасункі і што аднойчы ён, пераапрунуўшыся ў эканоме, некалькі сотняў міль па Беларусі ажно да Себяжа, сачыў за яе карэтай. Потым яны рассталіся, але сяброўства захавалася да яго смерці. Але магчыма гэта проста жаночыя плёткі (Д 10).

Дом пані войскай, у якім я "пад батагамі" майго бацькі таксама мусіў быць, для мяне быў вельмі сумны, бо хворая, старая, сварлівая, капрызная і хныкаючая старая, як і пані стольнікава, любіла карты, у якія я ніколі

⁵⁵ Казятульскі Ян Леан, сын Антонія, бендзінскага старасты і Мар'яны з Гратоўскіх. Нарадзіўся ў 1781 г., паступіў у войска ў 1806 г. Вызначыўся пад Элаў у 1807 г. і быў прызначаны шэфам эскадрона гвардыі, у 1808 г. у Іспаніі прымаў удзел у бітве пад Самасерай, у 1809 г. пасля бітвы пад Ваграмам атрымаў ордэн Ганаровага легіёна, у 1811 г. атрымаў тытул барона Французскай імперыі. Вызначыўся ў кампаніях 1812-14 гг. У 1812 г. - маёр гвардыі, у 1815 г. палкоўнік 4-га палка уланаў. У 1820-м г. пайшоў у адстаўку. Памёр у 1821 г.

⁵⁶ Гетманова Касакоўкая, Тарэза з Патоцкіх, дачка Міхала, валынскага ваяводы. Жонка гетмана Шымана Касакоўскага, павешанага ў Вільні ў 1794 г.



ў жыцці не гуляў, але меўся там і іншы сапраўдны магніт! Яна заўсёды мела пры сябе некалькі маладых паненак, сваячак ці прыжывалак. Працяглы час жылі з ёй панна Гагноўна, панна Ванкавічоўна, сястра слаўнага і рана памерлага мастака, панна Барцяроўна і шмат іншых. Усе яны былі ці вельмі ладныя, ці вельмі мілыя. Калі дзяўчына вясёлая, мы кідаемся ў заляцанкі. Але ў заляцанкі сціплыя, пачцівыя, прыстойныя - толькі ўздыхі з закатваннем вачэй.

Аднойчы я прыходжу, а дзверы ў пакой старой зачынены. Панна кажуць: "Пані войская моцна пакутуе і сёння нікога не прымае", - і робяць кіслыя міны. "Невялікая бяда", - падумаў я, бо ўжо прыняты ў дом. Праз 15 хвілін нашай балбатні старая пачала моцна званіць. Унучка Ванкавічоўна пабегла да яе, вярнулася і кажа: "Пані войская просіць пана да сябе". Іду. Дзверы за мной зачыняюцца. Трохі пастагнаўшы, трохі паскардзіўшыся, старая пачала сур'ёзна прасіць, каб я дазволіў сябе пацалаваць. Кепска, але што зробіш? Схапіла яна мяне дрыжачымі сухімі рукамі і як трэба, гарача пацалавала. Потым падзякавала, і сказала, што ёй стала лепш. "Але ж ты, Стасю, такі ладны, што мне, старой, вытрымаць цяжка", - дадала яна. І насамрэч яна паздаравела, бо адразу пасля гэтай нешчаслівай для мяне аперацыі, загадала адчыніць дзверы, і госці, які сабраліся да таго часу, цэлы вечар гулялі з ёй у бастон.

Пані войская жыла на вуліцы Святаянскай у доме Урублеўскага. Насупраць стаяў вялікі дом, на які я ніколі не меў часу звярнуць увагу, бо глядзеў на вокны Гарэцкай і на ўніверсітэцкія заняткі заўсёды хадзіў па тым баку вуліцы, з якога, як малады вісус, мог убачыць панну Гагноўну ці каго яшчэ з іншых дзяўчат, пакланіцца і з усмешкай адказаць ім. Неяк, акурат улетку, як звычайна ішоў на лекцыю слаўнага на ўсю Еўропу натураліста Бянуса і глядзеў у вокны Гарэцкай - няма нікога! А псотніцы ўжо ведалі гадзіну, калі я іду на лекцыі і звычайна мелі тады нейкую працу каля акна. Апусціўшы нос, пачаў думаць пра сваю паразу, калі нешта ўпала мне на галаву. Паглядзеў уніз - некалькі дзесяткаў свежых руж. Паглядзеў угару - з малюсенькай белай ручкі і прыгожага кошыка на мяне высыпаюцца апошнія кветкі! Хто гэта можа быць? Не ведаю! Інстынктыўна зноў зазірнуў у акно Гарэцкай. А там, як на бяду, ужо стаяў шпег і сведка, панна Гагноўна, якая на ўсю гэтую сцэну глядзела з такім здзіўленнем і абурэннем, што ажно заламала пальчыкі і абедзве рукі праклала да бузі (роціка). Разгублены, рушыў я далей. На маім капелюшы засталася тры-чатыры ружы, з якіх блазны, мае калегі, досыць наздзекаваліся на лекцыі. Але акрамя руж, мне было цікава, чья гэта была рука? Латва было мне думаць пра гэта, бо шлях да шчасця

прапанавалі ў такой квядзістай форме і без усялякіх намаганняў з майго боку! Нарэшце, я сустрэў гэтую арыгінальную, дзіўную, зьяючую цудоўнымі чарамі цела і душы жанчыну. Яшчэ адзін раз у жыцці я бачыў падобную ножку, але з таго часу ніколі не бачыў падобнай ручкі!

Адчыню заслону над усім, што было натуральнай выпадковасцю, магчыма неасцярожнасцю ці неабдуманым дзеяннем. Сама яна ў гэтым прызналася, і хто пасля гэтага кіне ў яе камень? Але ружы, высыпаныя на мяне незнаёмкай, дагэтуль займаюць самае мілае і радаснае месца ў маёй памяці! І калі я меў у жыцці сапраўдную, адначасова і духоўную і матэрыяльную асалоду, дык толькі ў тваіх салодкіх абдымках, бяспэная, неапісальная нікім пяром, нікім красамоўствам, нікімі словамі, Юлія! І сёння, прыціснуты да зямлі лёдам гадоў, шматлікіх памылак і цяжарам вопыту, я столькі разоў на дзень аплакваю хуткую страту цябе, анёла, забранага на неба ў 20 гадоў. Не магу не прызнацца, што ты была для мяне адзінай! Што пра тваю дабрыву, тваё каханне, тваю рэдкую прыгажосць і аблічча, памяць пра агонь і сілу, з якой твая душа злілася ў маёй, і сёння грэе маю кроў, якая, напэўна, ужо астывае і раздражняе ўсе фібры майго сэрца, якое ўжо даўно памерла для кахання!

Дадаткова.

8. Пра яе на падобным абедзе Антоні Гарэцкі напісаў адзін са сваіх знакамітых, напоўненых досціпам экспромтаў, якімі сыпаў і сыпаў, як быццам трос грушу ці яблыню і большасць з якіх, на жаль, страчаны, хоць у свой час іх ведалі ўсе.

Жыхар, здаецца, Лівоніі граф Моль, вырашыў, што ён пэрт і, паверыўшы ў гэта, пераклаў і нават надрукаваў на польскай мове трагедыю Расіна "Бераніка"⁵⁷. Толькі што надрукаванаю і яшчэ вільготную кніжку, ён прынёс на памяць пані стольнікавай і застаўся на абед. Акурат у гэты дзень выпадкова на абед да яе прыйшоў Гарэцкі, і калі ўсе былі занятыя размовамі па розных кутках залы, ён узяў ў рукі са століка невядомую яшчэ кніжку, хуценька прачытаў яе і напісаў на вокладцы:

"Такая людскіх лёсаў доля,

Не ўнікне ўсё знішчэння!

Пасля стагоддзяў захаплення

*Расін знайшоў свайго Моля!"*⁵⁸

І як ні ў чым не бывала, паклаў кнігу назад на столік.

Пасля абеду Яновічавы, нічога не ведаючы, захацела зрабіць прыемнасць Молю і наўмысна завяла размову пра яго Бераніку. Шчаслівы Моль зрабіў сціпную

⁵⁷ "Бераніка" (фр.: Berenice) - трагедыя ў пяці актах французскага драматурга Жана Расіна, упершыню пастаўленая на сцэне ў 1670 г. - *Л. Л.*

⁵⁸ *Taka losow ludzkich dola,
Nie uniknie nic zniszczenia!
Mimo wiekow uwielbienia
Znalazl Rasyn swego Mola! - Л. Л.*



міну аўтара. Не цяжка ўявіць яго шчасце з гэтай нагоды. Але кожны госць між волі, калі глядзеў на вокладку, бачыў і эпіграму. Нарэшце сам Моль узяў кніжку, і лёгка можна ўявіць, як ён гэтаму ўзрадаваўся. На наступны дзень чатыры радкі ведаў увесь горад. Шкада, што большасць гэтых мімалётных вершыкаў Гарэцкага, у якіх ён быў паспраўднаму непараўнальным і вялікім, не засталася ні ў яго ні чыёй-небудзь памяці.

Антон Гарэцкі не заўсёды, але час ад часу заікаўся. Гэта яго бянтэжыла бо калі ён пачынаў заікацца, гэта праходзіла не хутка. Вяртаючыся з-за мяжы ён раз-пораз спыняўся ў Кракаве, дзе ў той час жыла вядомая сваёй прыгажосцю, элегантнасцю, розумам і досціпам панна Веляпольская, якая тады ўяўляла сабой тое, што сёння мае назву "свецкая львіца". Надта непрывабны Гарэцкі, аднак, вельмі любіў прыгожых жанчын, і як толькі ён ўпершыню ўбачыў прыгожую панна Веляпольскую, яго яна моцна заінтрыгавала. Ці з-за гэтага пачуцця ці з-за чаго яшчэ, але падчас размовы з ёй паэт пачаў моцна заікацца. Нягледзячы на пашану, якую ўжо тады паўсюдна меў Гарэцкі, панна пырнула са смеху. Гэта вельмі пакрыўдзіла нашага паэта, але ён зрабіў выгляд, што нічога не заўважыў. Гарэцкі усім спадабаўся і яго папрасілі зрабіць запісы ў альбомах прысутных дам.

Альбомы пасыпаліся градам. Панна Веляпольская, прымадонна гэтага салона, выступіла першай. Гарэцкі ўзяў яе альбом і не задумваючыся ні на хвіліну, напісаў:

У тых вершах вечная памяць пра дзве хібы застанеца.

Я заікнуўся, а пані з мяне смеяцца.

І скажу нашчадкам, робячы параўнанне,

Што тут вінавата прырода, а там дрэннае выхаванне⁵⁹.

(Пераклад С. Судніка.)

9. а) Пасля далучэння Літвы увесь час мяняліся віленскія губернатары. Адным з іх быў нейкі Мёнш (Mönsch), які па невядомых мне прычынах пазнаёміўся і вельмі зблізілася з генералавай Фіцінгоф (у першы шлюб Забела), добрай, міласэрнай, вельмі брыдкай, але багатай жанчынай вышэйшага свету. Яе дом на рагу вуліц Нямецкай і Троцкай да гэта часу вядомы пад яе імем. Адночы пані Фіцінгоф адчула патрэбу даць абед для гэтага Мёнша і сабрала для яго паважанае грамадства, запрасіўшы некалькіх вучоных і прафесараў Галоўнай віленскай школы (універсітэта. - Л. Л.). У іх лік уваходзілі знаёмыя нам сваімі творамі Дызма Бонча-Тамашэўскі⁶⁰, Рэшка⁶¹, Жыцкі⁶² і інш.

(Працяг у наступным нумары.)

⁵⁹ W tych wierszach pozostanie dwoch wad pamiec wieczna:

Ja, zem byl zajekliwy, - Pani, ze niegrzeczna.

Irzekna potomkowie, czyniac porownanie,

Ze tam winna natura, - tu zle wychowanie.

Яна адказала Гарэцкаму, даслаўшы яму ў Вену верш:

Памылка, хоць і дасціпная,

ёсць мудрых прызнанне,

што смех - плод прыроды, як і заіканне.

А хто смеху над слабай плоццю баіцца,

той добрым выхаваннем

не можа пахваліцца.

(Пераклад С. Судніка.) - Л. Л.

На што Гарэцкі ёй адказаў:

Juz jest wszystko skonczone, dajmy pokoj sobie;

Mozna rzec, ze z triumfem wyszly strony obie.

Wiec schowajmy juz ostre dowcipu sztylety.

Skromnosc, grzecznosc, lagodnosc to jest bron kobiety.

Усё скончана ўжо, маем прыйсці да спакою такі,

Магчымая рэч, што ў трыумфе абодва бакі.

Дык схаваем вострых досціпаў штылеты,

Сціпласць, ветлівасць, лагоднасць - гэта зброя кабеты.

(Пераклад С. Судніка.) - Л. Л.

⁶⁰ Дызма Бонча-Тамашэўскі, паэт, аўтар "Ягеланіды" і сакратар канцэлярыя Станіслава Аўгуста, барскі канфедэрат.

⁶¹ Рэшка Ігнат (1760-1830), доктар філасофіі, прафесар астраноміі Віленскага ўніверсітэта. Пра Ігната Рэшку гл. Лаўрэш Леанід. "І зорнае неба над галавой...": Нарысы з гісторыі. Мінск: Лімарыус, 2013. С. 96-97. - Л. Л.

⁶² Тамаш Жыцкі (1783-1840), матэматык, прафесар алгебры Віленскага ўніверсітэта (1807-1817). - Л. Л.



Беларусы сустракаюцца з індзейцамі Коні, бібліятэкі, сімфанічны аркестр: Дзенісенка, Кранкоўскі, Семірадскі; бібліятэкі ў перапісцы беларускіх індзеяністаў (ч. 2)

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48,
50-52 (2022); 1-52 (53-104) (2023); 1-52 (105-156)
(2024); № 1-10 (157-166) за 2025 г.)

ЦІКАВЫЯ ФАКТЫ ПРА БІБЛІЯТЭКІ І БІБЛІЯТЭКАРАЎ

Каб паказаць геаграфію і іншую разнастайнасць бібліятэкараў, даём невялікі выбарачны пералік тых з іх, хто з'яўляецца і нашымі адрастамі (пісьмовыя запыты).

Алейнік Галіна (Галина Олейник, Мінск) - дырэктар Дзяржаўнай бібліятэкі БССР, выходны ліст накіраваўшы кнігі (19.06.1990 № 103).

Арнт Кэтрын (Katherine L. Arndt, Фэрбанкс, Аляска) - з катэгорыі "найбольш карысныя бібліятэкары", бо сапраўды забяспечыла нас дадзенымі, якія ўпрыгожылі калекцыю беларуска-індзейскіх фактаў з Аляскі.

Б'ерклунд Беатэ (Beate Bjoerklund, Санта-Барбара, Каліфорнія) - Collection Development Librarian у гарадской бібліятэцы адказала (2021) накіраваўшы часопіса



*Envelope from State Public Historical Library
Государственная публичная историческая
библиотека 1985-12-09*

"Джорнэл-оф-зэ-Уэст" (Journal of the West), месцам выдання якога лічыцца гэты горад.


Беры Джон (John Berry, Берклі, Каліфорнія) - бібліятэкар з індзейскім каранямі, перапіска з 84 электронных паведамленняў з 2004-04-11 па 2014-02-25).

Бучына Людміла (Людмила Бучина, Ленінград) - была і загадчыкам спецадзела Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі, а адказала нам па пытанні капіравання беларускага перакладу "Хронікі ўсяго свету" М. Бельскага як загадчык Адзела рукапісаў (кім была ў 1990-2003 гг.) 1991-08-09 (вык. П. А. Мядзведзеў, Медведев).

Вагенар Элс (Амстэрдам) - Міжнародны інстытут сацыяльнай гісторыі (MISH, англ. International Institute of Social History, IISH, нідэрл. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG) - "Dear Els Wagenaar: Is there any "advanced" (maybe printed) information on the memoirs and other papers of/related to Nikolai Sudzilovskii (Nicholas Russel) in your archives [and library]? We will highly appreciate any references. We are always ready to help you with your interests in Belarus" (2006-08-31) і іншыя абмены.

Веліксонава Ніна (Гомель) - у серыі БСІ гучала імя Аляксандра Веліксонава, менскага скульптара, які быў згодны вырабіць мемарыяльную дошку Льва Выгодскага і Давіда Выгодскага; як аказалася, Ніна - яго блізкая сваячка (прозвішча даволі "эндэмічнае" для Быхаўскага раёна).

Віктар Эма (Emma Victor, Сан-Карлас, Арызона) - дырэктар бібліятэкі ў аднайменнай рэзервацыі апачаў (Director, San Carlos Public Library 2014-03-19).



*Letter to State Public Historical Library (Moscow).
Государственная публичная историческая
библиотека (Отдел микрофильмования - НЕ
СУЩЕСТВОВАЛ) 1985-11-28 (Gunnerson D. The
Jicarilla Apaches: A Study in Survival, 1974; Haley J.
Apaches: A History and Cultural Portrait, 1981;
Lummis C. F. Dateline Fort Bowie, ed. D. L. Thrapp
[Charles Fletcher Lummis Reports on an Apache War,
1979]; Terrell J. U. Apache Chronicle 1972; Thrapp D.
L. Victorio and the Mimbres Apaches, 1974)*



Горбаль Багдан (Bogdan Horbal, Нью-Ёрк) - русін з Польшчы і спецыяліст па русінах, куратар славянскіх і ўсходнееўрапейскіх калекцый Нью-Ёркскай публічнай бібліятэкі (Curator for Slavic & East European Collections), абмены з 2021 г.

Дзенісенка Іна (Брэст) - бібліятэкар, Кафедральны сабор у імя Св. прп. Сімяона Стоўпніка - доступ да: Матусяк Джон. Святой Алексій Тот і возвращение униатов в Православие в Северной Америке // Материалы научно-богословской конференции, посвященной памяти преподобномученика Афанасия игумена Брестского и 400-летию Брестских церковных соборов: Брест, 16-19 сентября 1996 г. Брест, 1997. С. 86-91, у.т.л. для аўтара (2014-02-19).

Лоў Рыма (Rimma Lough, Лондан) - прафесійны бібліятэкар з Беларусі, якая прыйшла на пасаду куратара беларускай калекцыі у Брытанскай бібліятэцы (British Library), функцыі якога перад тым выконвала ўкраінка Вольга Керзюк. 2006-07-02: "Паважаная Рыма! Рады будзем пазнаёміцца. Спадзяёмся, Беларуская калекцыя пры вас будзе паспяхова равівацца. [...] Аlesь Сімакоў, "Энцыклапедыя Пацыфіка" [Encyclopedia Pacifica - адзін з варыянтаў назвы праекта ў дапамогу даследаванню беларускай дыяспары з Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне).

Мазурэж Катажына (Katarzyna Maurek, Варшава) - працягла час працавала настаўнікам-бібліятэкарам у школе, затым некаторы час бібліятэкарам у Інстытуце заалогіі і ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве, дзе сімвалічна зрабіла і ксеракопію артыкула з "Нівы" пра доктара Руселя (пры тым, што нам гэта можна было зрабіць і пры паездцы ў Менск).

Міхалоўскі Гжэгаж (Grzegorz Michalowski, Бяла-Падляска) - адказны за рэгіяналістыку - kierownik dzialu, Dział Wiedzy o Regionie, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej (дапамог, у прыватнасці, з копіямі, выкананымі з на апарце з самаабслугоўваннем - першае наша непасрэднае знаёмства з падобнай сістэмай, 2013).

Государственная ордена Трудового Красного Знамени публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 191069, Ленинград, Садовая ул., 18
Отдел внешнего обслуживания (копирование)

5.8.1989
Гомель

Прошу изготовить негативы (или позитивы, микрофильмы и (или) ксеро- или фотокопии текста книги

Домейко, Илья Иванович. *История Гомеля*. Бел. яз. 1983. 120 с. Издательство Гомельского областного книжного издательства. Если есть технические возможности для этого.

При отсутствии последних просьба поставить меня в известность, чтобы не было упущено время для поиска других вариантов приобретения книги.

Текст необходим для осуществления перевода на белорусский язык с последующим изданием. Перевод приурочивается к 100-летию со дня смерти выдающегося геолога и этнографа, уроженца Белоруссии Игнатия Домейко (1802-1889). Мероприятия в связи с "годом Домейко" поддерживаются Географическим обществом БССР и группой общественности, интересующейся ищевской проблематикой.

Буду Вам чрезвычайно признателен за выполненную работу. Оплату гарантирую.

Симаков Александр Васильевич
246049, Гомель, [redacted]

Letter to State Public Library (Leningrad) Государственная публичная библиотека 1989-08-05 (Araucania... by I. Domejko)

Назарава Ларыса (Гомель) - была бібліятэкарам у школе і, будучы таксама актыўным фатографам, дапамагла з вырабам фотакопій - у прыватнасці з кнігі Х. Х. Бэнкрафта "Гісторыя Арызона і Нью-Мексіка" (Hubert Howe Bancroft, History of Arizona and New Mexico) атрыманай па МБА на мікрафільме. Імкненне мець гэтыя тэксты цяпер здаецца найўным, але тады гэта было крыніцай натхнення - "такая інфармацыя!", "Southwesternology".

Няфёдава Галіна (Галіна Нефедова, Паўднёва-Сахалінск) - бібліятэкар з самай усходняй бібліятэкі, у якую мы пісалі ("главный библиограф отдела краеведения Сахалинской областной универсальной научной библи-

Отдел внешнего обслуживания
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 191069, Ленинград, ул. Садовая, 18

Прошу изготовить негативные микрофильмы следующих изданий, имеющихся в Вашей библиотеке (Книга Беларусі. 1517-1917; Зводны каталог. Мн., 1986.:

1. Селенс Евгений Брониславович. Очерк истории великих географических открытий и постепенного научения поверливости земли. Гомель, 1914. 29с.

2. Романовский Иван Онуфриевич. Популярное изложение хода развития научной географии. Гродно, 1897. 188с

3. Гранц И. География в вопросах и ответах. Курс I кл. сред. учеб. заведения. Пособие при повторении. Вобруск, 1913. 64с.


4. Антипович Михаил Степанович. Очерк санитарного положения лесных промыслов в Мозирском уезде Минской губернии в зиму 1913-14гг. Мозырь, 1914. 13с.

Оплату гарантирую.


6 ноября 1989 г.

Симаков Александр Васильевич
246049, Гомель, [redacted]

Letter to State Public Library Государственная публичная библиотека (Зав. Отд. внешнего обслуживания) 1989-11-06



Letter to State Library of the USSR Государственная библиотека СССР (репротрафия) 1989-04-27



**Каверт з Брэсцкай абласной бібліятэкі. Адрзел
краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі**

**Letter to Republican Scientific Medical Library (RSML)
Республиканская научная медицинская библиотека
1992-02-28 № 50/1 Служба здоровья**

отеки" з асноўнай цікавасцю "краеведческая библиография Сахалина и Курильских островов" (апошнія - месца, дзе служыў і жыў разам з сям'ёй "герой Аляскі" (за знакам мінус) Восіп Саўчанка).

Паўлючук Ірына - менавіта з яе звесткамі быў адзіны ліст па пошце, які мы атрымалі (1998-06-26) з Брэсцкай абласной бібліятэкі (Адрзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі).

Рагачэўская Кацярына (Ekaterina Rogatchevskaia, Лондан) - горад Рагачоў, па сведчанні яе самой, паслужыў асновай для прозвішча, якое носіць гэтая вядучая супрацоўніца Брытанскай бібліятэкі (Lead Curator, East European Collections, British Library)

Скок Таццяна (аг. Васілевічы, Слоні́мскі раён) - Інтэграваная бібліятэка аграгарадка Васілевічы (Сянькоўшчынскі сельсавет - 22.12.2022 г. да сельсавета далучана тэрыторыя скасаванага Васілевіцкага сельсавета, уключаючы в. Парэчча (радзіма пісьменніка Аляксея Якімовіча) - дапамога з доступам за краязнаўчага выдання 2024-11-06.

Сулоева Надзея (аг. Побалава, Рагачоўскі раён) - бібліятэкар у гэтым цэнтры сельсавета ў Рагачоўскім раёне, дзе знаходзяцца і Рэпкі - радзіма святара М. Грынкевіча.

Шпак Таццяна (Буда-Кашалёва) - незабыўны ўспамін пра наведванне раённай бібліятэкі, дзе скапіраваныя, у прыватнасці, матэрыялы пра Уладзіміра Дзюбу.

Узор нашых зваротаў па капіраванні:

"Отдел внешнего обслуживания Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 191069, Ленинград, ул. Садовая,18

Прошу изготовить негативные микрофильмы

следующих изданий, имеющихся в Вашей библиотеке (Кніга Беларусі. 1517-1917: Зводны каталог, Мн., 1986):

1. Селенс Евгений Брониславович. Очерк истории великих географических открытий и постепенного изучения поверхности земли, Гомель, 1914. 29 с.
2. Романовский Иван Онуфриевич. Популярное изложение хода развития научной географии, Гродно, 1897. 18 с.
3. Франц Я. География в вопросах и ответах. Курс X кл. сред. учеб. заведений. Пособие при повторении. Бобруйск, 1913. 64 с.
4. Антипович Михаил Степанович. Очерк санитарного положения лесных промыслов в Мозырском уезде Минской губернии в зиму 1913-14 гг. Мозырь, 1914. 13 с.

Оплату гарантирую.

Симаков Александр Васильевич [...] Гомель [...]"

У Мтнску кнігу Я. Селенса мы не знайшлі.

У выніку заказу мы атрымалі доступ да беларускіх дарэвалюцыйных кніг па географіі значна раней, чым яны з'явіліся ў адкрытым доступе ў інтэрнэце.

Міхаіла Анціповіча мы звязалі з мексіканскім збіральнікам раслін, якога сустрэлі С. Букасаў, С. Юзепчук і іншыя ўдзельнікі саветскай экспедыцыі і які ім дапамагаў.

Земскі статыстык Міхаіл Сцяпанавіч Анціповіч, які напісаў працы па садоўніцтве і агародніцтве Уладзімірскай губерні, перабраўся ў Мазырь? Вядома, калі нічога не наблытана, што уладзімірскі земскі статыстык Міхаіл Сцяпанавіч Анціповіч вялікі залаты медаль атрымаў за адну з кніг.

"Los principales colectores de plantas activos en Mexico entre 1700 y 1930. [...] ANTIPOVICH, M. Personaje probablemente ruso, acerca del cual se sabe poco [Напэўна, рускі персанаж, пра якога мала што вядома]"

Літ:

11766 Издания петровского времени в фонде Национальной библиотеки Беларуси: книги гражд-



данской печати 1708-1725: (каталог коллекции) / составитель Н. И. Романова. Мн., 2002. (48 с. + CD-Rom; с. 19: Губнер, Земноводного круга краткое описание, 1719, "изображен сидящий индеец".)

2625 Каталог книг Горецкой библиотеки. Горки. 1913.

2626 Каталог книг Могилевской публичной библиотеки. Могилев губ., 1902.

2249 Каталог Минской библиотеки Московско-Брестской ж.д. Мн., 1911.

2627 Каталог Минской городской общественной библиотеки им. А. С. Пушкина. 1908-й год. Мн., 1909.

3573 Паўлючук І. Вяртанне Нямцэвіча // Народная трыбуна. 1996. 17 жн.

9826 Сільнова Л. Запісы на кулінарнай фальзе // Сільнова Л. Крышталёвы сад: кніга крытыкі. Мн., 2007. С. 137-143.

8562 Юрэвіч Л. Камэнтары: літаратуразнаўчыя артыкулы. Мн., 1999.

2069 Улашчык М. З мінулага Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі і Кніжнай палаты // Польша. 1990. № 1. С. 146-153.

4409 Сігнальныя экзэмпляры: у спіс уключаны кнігі, сігналы якіх паступілі за апошні час у Нацыянальную кніжную палату Беларусі // Кнігарня. 1995. 1-15 студз. С. 2.

ДЗЕНІСЕНКА Алена (Alena Dzenisenka, Denisenko) - журналістка, якая пісала ў многія цэнтральныя выданні.

Алена Дзенісенка

ВОЛЬНЫЯ МУЗЫКАНТЫ З "ЛІБЕРТАД"

29 чэрвеня ў сталічным парку імя Горкага адбыўся вялікі святочны канцэрт зорак беларускай эстрады, прысвечаны Дню моладзі. Нечаканасцю для ўсіх стала

з'яўленне на сцэне лацінаамерыканскага гурта "Лібертад", выступленне якога без сумненняў спадабалася сталічнай публіцы. Пасля канцэрта наш карэспандэнт пазнаёміўся бліжэй з удзельнікамі гэтага гурта.

А.Д.: Хлопцы, гэта ваш першы выступ у Беларусі?

Л.: 9 траўня туг жа адбыўся наш дэбют на "вялікай" сцэне, а да гэтага мы выступалі перад сваімі аднагодкамі ў эканоміка-лінгвістычным універсітэце.

А.Д.: Значыць, вы - студэнты. А як з'явілася ідэя стварэння сваёй групы?

Л.: Усе мы родам з Балівіі. Пазнаёміліся ў Мінску. Кожны з нас дома граў на якім-небудзь інструменце. Выраслі паспрабаваць сыграць разам. Спачатку выступалі на вуліцах, бо аналагаў падобнай музыкі ў вас няма. У Беларусі мы - адзіныя выканаўцы лацінаамерыканскіх песень. Таму, мусіць, нас і заўважылі.

А.Д.: Відаць, хваляваліся сёння, выступаючы перад такой вялікай аўдыторыяй?

Л.: Не вельмі. Хаця наша выступленне не было загадзя запланаваным. Ігралі без фанаграмы, таму баяліся, што можа падвесці апаратура.

А.Д.: Можна сказаць, што вы граеце народную музыку?

Л.: Наша музыка - спалучэнне фальклору і электронікі. Мы выкарыстоўваем народныя іспанскія інструменты - бамбукавыя і духавыя.

А.Д.: Ва ўсім свеце лацінаамерыканская музыка карыстаецца вялікай папулярнасцю. Якія вашы поспехі ў нас у краіне?

Л.: Мы выпусцілі два альбомы, але іх можна набыць толькі падчас прэзентацый. У Беларусі наш гурт адзіны, які ладзіць прэзентацыі на вуліцах горада і такім чынам дае знаць, дзе нас можна пачуць. І мы гэтага не саромеемся.

А.Д.: Якія вашы планы на будучыню?

Л.: Спадзяёмся выступіць на свяце горада. Затым - у якасці госця на фестывалі "Славянскі базар" у Віцеб-

●●● **Послушаем? Споём?**

Свободные музыканты из "Либертад"

29 июня в столичном парке имени Горького состоялся большой праздничный концерт звезд белорусской эстрады, посвященный Дню молодежи. Незамысловитостью для всех стало появление на сцене латиноамериканской группы "Либертад", выступление которой вне сомнений пришлось по вкусу столичной публике. После концерта наш корреспондент познакомился поближе с участниками этой группы.

— Ребята, это ваше первое выступление в Беларуси?

— 9 мая здесь же состоялся наш дебют на "большой" сцене, а до этого мы выступали перед своими сверстниками в экономика-лингвистическом университете.

— Значит, вы — студенты. А как появилась идея создания своей группы?

— Все мы родом из Боливии. Познакомились в Минске. Каждый из нас дома играл на каком-нибудь инструменте. Решили попробовать сыграть вместе. Сначала выступали на улицах, ведь аналогов подобной музыки у вас нет. В Беларуси мы — единственные исполнители латиноамериканских песен. Потому, наверное, нас и заметили.

— Видимо, волновались сегодня, выступая перед такой большой аудиторией?

— Не очень. Хотя наше выступление не было заранее запланированным. Игралі без фонаграма, па-тому баяліся, што можа падвесці апаратура.

— Как давно существует группа?

— Всего два с половиной месяца. До этого мы играли втроем, сейчас нас шестеро. К тому же появились друзья из Беларуси, которые помогают организовывать выступления.

— Что обозначает ваше название?

— "Либертад" в переводе с испанского — "свобода". Мы считаем, что музыка всегда должна быть свободной.

— Вы исполняете песни только на испанском языке?

— Пока да, но в дальнейшем планируем петь на русском и белорусском языках. Сейчас наш репертуар состоит в основном из известных и популярный у нас на родине мелодий 80-х годов.

— Можно сказать, что вы играете народную музыку?

— Наша музыка — сочетание фольклора и электроники. Мы используем народные испанские инструменты — бамбуковые и духовые.



Фото Вячеслава ЦУРКО

— Во всем мире латиноамериканская музыка пользуется огромной популярностью. Каковы ваши успехи у нас в стране?

— Мы выпустили два альбома, но их можно приобрести только во время презентаций. В Беларуси наша группа единственная, устраивающая презентации на улицах города в таком образе. Мы хотим, чтобы нас можно услышать. И мы этого не стесняемся.


— Каковы ваши планы на будущее?

— Надеемся выступить на празднике города. Затем — в качестве гостя на фестивале "Славянский базар" в Витебске. После этого отправляемся в турне на Украину и в Краснодарский край. Сейчас полным ходом идет подготовка к этой поездке — выпускаются плакаты, афиши. Планируем выступить с большим сольным концертом в минском кинотеатре "Октябрь" или "Москва", а весело займемся выступком третьего сборника песен.

— Что, задумок у ребят много. Удостоверим их осуществить — вопрос времени. Пока же, если случайно на улицах города вы увидите шестерых латиноамериканских парней, играющих испанские мелодии, можете не сомневаться — это "Либертад", ведь они — свободные музыканты.

Елена ДЗЕНІСЕНКА

Article Free Musicians from Libertad by Elena Denisenko (Алена Дзенісенка Дзенісенка) (Znania iunosti, 1.07.1997)



Poster of the Bolivian-Belarusian music band Libertad (Minsk). З калекцыі ГЛАЦ - асноўны стваральнік яе меў гутарку з музыкантамі

ску. Пасля гэтага адпраўляемся ў турне ва Украіну і ў Краснадарскі край. Цяпер поўным ходам ідзе падрыхтоўка да гэтай паездкі - выпускаюцца плакаты, афішы. Плануем выступіць з вялікім сольным канцэртам у менскім кінатэатры "Кастрычнік" ці "Масква", а восенню зоймемся выпускам трэцяга зборніка песень.

Што ж, задум у хлопцаў шмат. Ці атрымаецца ім іх ажыццявіць - пытанне часу. Пакуль жа, калі выпадкова на вуліцах горада вы ўбачыце шасцярых лацінаамерыканскіх хлопцаў, якія іграюць іспанскія мелодыі, можаце не сумнявацца - гэта "Лібэртад", бо яны - вольныя музыканты.

Літ.:

5468 Денисенко Е. Свободные музыканты из "Либертад" / фото В. Щурко // Знамя юности. 1997. 1 июля.

КРАНКОЎСКІ Антоній (Antoni Krakowski, Anthony Kronkowski) - нарадзіўся ў Слуцку. Інжынер, але таксама і музыка, хаця і толькі як аматар. Вучыўся ігры на скрыпцы з 8 гадоў, марыў стаць выдатным скрыпачом. У 12 гадоў на паляванні параніў палец на правай рука. У 1913 г. прыехаў за акіян, жыў у Мексіцы, але ажаніўся ў Лос-Анджэлесе (1920). Яго дачка Канстанцыя, скрыпачка, нарадзілася 21.06.1922 г. у санорскім

Лени I

Ік ты нас парадзіла сваім лістом і Смазець прадуку, ми ужо пачалі трымацца... Згадваю, што доўга няма адрасу. Але ... дзякуй Асёну, культурнаму герою апачы I

Нашы сэрцы поўныя радасці і Цяпер, гэта граніцезнае ўдача, Гэта трынаццаць, мроцкас, снілкас, кожны з нас больш за дзесяць чылоў, і цяпер - "самы сапраўдны" рэалісцызм адрэзу некалькі Індэвістаў, якіх зусім блізка (не толькі ў геаграфічным сэнсе, і могуць з вялікім савадуннем аднесціся да нашага "рогінальнага Індэвіста"). Ты, ужо, мабэць, зразумела, што на сабе шукае I з'ява стражэнна неабоднасцю для нас з'яўляецца пошук адначасна, іні не павіны адрэзу ж б'юццаць цэбе прапановаў уступіць у арганізацыйную групу Беларускага Індэвістаўскага таварыства, але, Лена, калі б ты ведала, ми ми спадзёмся на гэта I... Ты, вярнеце, згадалася б. Але - спачатку больш грунтоўнае знаёмства. Ты хочаш абы абсалютна перагана на ты, што, безразумна на тваё ачыі БІТ, ми - твае браты і выша ад усе для нас - поўнае забеспячэнне тваі Індэвістаўскіх патраб. Будзем выконваць усе твае просьбы, без ваганняў звартацца, гэта будзе для нас самым прыемным на свеце праца. Калі дасца I

Адрэзу ж "ідеалам" дэмавілія пра рэкам і характар асёну ліста-мі. Не б'юць выконваць выкулі нікікі. наміняючы - ад сабе асабіста, тому як усе "нашы людзі" маюць розныя ступі перапіскі (намісторыя з іх увагоду не б'юцца за піро, - на прычыне не зусім выразнага ўмоу, у які ты зна-адіцца, якім ми павіны падпарадкоўвацца. Уласна лісты і адрэзу бы паставіла супрацьдзей "Індэвістам АІ БІТ" і спецыяльнамі Ін арганізацыямі б'юццамі на тваі ціхаднасця; будучы трынаццаць таксама розны перадрэкоўкі, вынікі з друку I т.б. перадрэкоўка - калі аднаго ліста у трынаццаць. Не згадуецца і не лічы патрабам адрэзу на кожна, калі гэта чыцца - гэта будучы большыя частка. Ін арганізацыя лісты, ці чакаючы іні б'юцца "Інтэнсіўна карэспандэнцыя"? Пішы прама, калі не - ні ніколі не пакруціліма.

Ну а зараз троі пагаворым пра тое, ад чым ты пісала і што цябе цікавіць.

Вельмі радзі, што сэрце нас семіноўка. Чым больш разнастайнасці будучы нашы "трынаццаці" даччынні, тым маюць і прэстава: іні сувязь. Да чаго ж, семіноўкі - савадунінамі група з багата этнагісторыя, якая ўключае самае галоўнае - Інтэрнацыянальнае, мексіканскае супраціўленне каланіілізму. У міне асабіста гідбоўку ініцаўнае вынікае другая семіноўскае гадна, у час якога на ларыдае працаваў Аляксандр Белыкі (Белыцкі), урэдэнец Мінскага павета. Іныя вельмі прывабны тэмы - "семіноўскі" негры, скауты-семіноўкі, семіноўкі у Вест-Індыі I у Алабамы. Абшчаг табе, што будучы заўсёды звартаць увагу на Ін арганізацыя на семіноўка, нельга лічыць Аляксандра і асабіста табе. Будучы лічыць, што сэрце па - мен, на які БІТ божа за усе арганізацыя - твае "культурны браты і сестры".

На велькі заль, в. відаць, не змогу стаць тваім камістэнтна I "пісьменнем" Ін арганізацыя, карэспандэнтка на пытанніа музыкалагіі Індэвістаў. Вельмі дзякуючы ўдзячэнне ад тым, як адбываецца Ініцаўнае Лукаў з Інструментнага. (Думаю, ты не пакруціліца гэтага - расе, - не змог бы выказаць назат варыянта на тэму арні каліна-амянаў (калісці і чынае ноты росы). Індэвістаўскі, вядома, на сваёй знаёмка, якая межа пініна. І усе рота гудэла самім натаргодным чынам I, іні вядома Вячаслаў Каліноўскі - як аўтар артыкула на музыкі маі апачы у часопісе "Отнашнімаляды", дывоі часта у абылігра II супрацікаліся Імени Дэнсэра, *Іноа, Роберсе, Роўда

Letter to Indianist Alena Brysh (Kiskunmajsa, Hungary) 1987-08-21 p. 1 of 2. For Belarusian-Indian contacts in the sphere of music, see paragraph 6

Нагалесе (пазней названым Эройка-Нагалес (Heroica Nogales) - у прыкладным перакладзе "Горад-герой Нагалес"). Ігры на скрыпцы вучылася з пяці гадоў - яе адзіным настаўнікам быў бацька; у 8 гадоў дала свой "first recital"; у 13 гадоў быў яе дэбют у Лос-Анджэлесе.

У дысертацыі Джозефа Кардэйра (Joseph Cordeiro, A century of musical development in Tucson, Arizona, 1867-1967, University of Arizona, 1968) Кранкоўскі згадваецца, калі даецца кароткае даядка пра Сімафанічны аркестр Тусана (Tucson Symphony Orchestra): Пры гэтым у спісе музыкантаў аркестра ёсць шмат іспанскіх, мексіканскіх імён.

"Тусанскі сімфанічны аркестр быў упершыню арганізаваны ў верасні 1928 г. Былі прызначаны камітэты і сфармуляваны планы на сезон. Гары Джуліяні з'яўляецца менеджарам аркестра і быў гарачым працаўніком, каб аб'яднаць пяцьдзесят музыкаў, каб стварыць арганізацыю. Каміл Ван Халс будзе дырэктарам аркестра і плануе вялікую колькасць праграм на будучы сезон. Артур Сьюэл быў абраны памочнікам дырэктара, а Рут Мантана Праўтнік быў абраны сакратаром і скарбнікам. Многія вядомыя жыхары Тусана былі членамі аркестра, і некалькі чалавек прыезджалі з такіх далёкіх куткоў, як Каса-Грандэ і Бенсан, каб атрымаць прывілей іграць у Сімфанічным. Першапачаткова членства было наступным:



І іншым даследчыкам Індзейскай музыкі, ёсць кніга А. Чэканоўскага "Музычная этнаграфія І. Металодогі І метадзіка" (1983, пераклад з польскай мовы), некалькі запісаў па І. Сэнт-Мэры, чуу голаас Іані Сумак (голькі на радзе, якая яна прывяжала у Шіноск), праслухоўваў у СІМІ Лютэлі Індзейскі танец "Тамітаўк" у выкананні эстраднага аркестра Беларускага радзе І тэлебачання, вельмі інтрыгуе прызвічча Алякса, цікавіць ушлугу Індзейскага музыкі на славянскую, зразумела, пера за ўсе на беларускую, і ўвогуле трыма "Беларускі-Індзейскі-музыка". Спецыяльна для дробе буду складаць спецыяльны акадэмічны "Беларускі-Індзейскі" сувязі ў тэатры музычнага мастацтва". Адносна тваё прасьбе, Самыя кароткія звесткі пра "Аноншы Інку" - у 5-тым нумары БАБІТА, больш падрабязны - у бліжэйшым часе, у настрэчцы, а можа і раней, звязаным з самім Карэсам (з Сяргеем, жаншынё, Беларускай кампазітарам, ураджэнцам ЧМІ). Дыпер пра Венгрыю, з пункту гледжання апачачніста, венгерскага Індзейністка ледзь не ў авангардзе (калі гаварыць пра Уладзі Бу-рошы і мець на увазе а. Шымін. Індзеіністаў); І. Кенгадзі (у выданні ў Будапешце сьваз кнігу "Індзеіні Арызоні" (1978), 203 стар. і асобныя надыступныя тэксты, непадзачны на тое, што вышэйнае можна легка знайсці па ІМІ з Масквы. што ратыфікацыя "Самуаўчачыня" - будзе музыка І вышэйнае адрасу, як знаходзе, (Голькі паведамлі, калі сама зробіш гэта раней за нас, Выкарыстаем магчымасть быць карыснымі І пачнем спецыяльна распрацоўваць тэму "Беларускі-Індзейскі сувязі І Венгрыя", або "Беларускі-Індзейскі Індзеінісцкі сувязі" (па І., дарэчы, вельмі мала Ін арызоні...
 1. Нарэшце, некалькі пытанняў да дробе:
 1.1. Ці можам мы расказаць калі або перадруні тваго ліста ў "Гродзенскай прадзе"? Да нас асабліва значэнне для савецкага Індзеінісцкі, што Іа хочыць мець тэкст, шват што не ведае пра Іа, але, прачытаўшы, будучы мець уплыват для ўвяснінныя ў будучы, перым у гэта, павялі да Беларускага Індзеінісцкі, Напішы, як ты сама ацэньваеш свой ліст.
 2. Ці не маглі б ты мець нам кавардынаты сваёй сяброўкі - зразумела, калі І аш намер пазнамацца з ёй, кіручыся найважнейшым нашым прынцыпам - выкарыстоўваць самыя мінімальныя сувязі Індзеінісцкі, вышэйнае танцоўныя, Нам патрэбна для пачатку дробе б з'явіцца "ўзгляд" на месца; акрамя таго, гэта вельмі длі-гістарыя пра ІІ, Насяць калі гэта така "Гістарыя пра ІІ", як у на-шарку з Чорнага Магасінама.
 3. Кому можна перадаваць твой адрас? Іа з тн. Індзеіністаў, што нічо не пісаў табе або да гэтага часу невядома, можа заціка-віць дробе як карэспандэнт. Магчыма, беларускі Індзеінісць усе І не перагружаць тваё нашоўнае скрыню Напішы, калі ласка, у наступ-ны ліста: а. арактарыю некагога з "наша" - ты сама зможаш звыбраць. Умоўлена перапіска І з Індзеіністамі, так І з бліз-кімі да І. можа наскоруць развіццё Індзеінісцкі у нас, Іа пры-дзікі ўраджанца працэса.
 4. Вядзі з газет па ІІ, не Індзеінісцкі, тма. табе павядаць (а вышэйнае ўсе цэнтральныя беларускія газеты, некалькі мисювыя, спецыяльны І жасюісны выданні - адным словам, даць "вагон" пе-рмешкі); "Музычны аркушы", мода, куды, мадыёжныя прадметна-ка, сенсацыйны матэрыялы рознага роду?
 5. Ці паводзея ты змежымаі момант?
 6. Ці можам мы згадаць твае прызвічча ў БАБІТУ, які друкуецца ў некалькіх колькасцях экзэмпляраў І распаўсюджаецца сярод на-больш блізкіх І нам Індзеіні?
 На гэтым ліст завяршыла, вельмі шчыра, ўтніча адказаў - на-тарам, гэта значыцца для нас неабодна,
 Самыя найлепшыя пажаданні.

21, 8, 1987 Адэсь Забада Ворытаў
Письмо индеанистке Елене Брыш в Венгрию 1987-08-21 р 2 of 2 в т.ч. музыка. Жила в г. Кишкунмайша, летом 1990 г. вернулась в СССР. Алена Брыш - настайнік музыкі, а таксама рэгент

Violins - A. Kronowski, Concertmaster, Edna McDonald, William Hedgepeth, James Davis, Herbert Cook, Isabella Caldwell, John Alba, J. C. Clark, Anita Vasquez, Pern B. Collie, Louis Posner, Antonio Corral, Jr., Henriquita Martinez, Ava Stover, Margaret Goebel, Clara McDearmon, Cress Eck, Jean Cairns, Antonio Corral, Sr., Eva Evans; Violas - Joseph Karg, Mrs. J. C. Clark; Violoncellos - Dr. John Mez, Ruth Montano Frautnick, Allan Craig, Mrs. Joseph Karg, Harry Buehman; Double Basses - Harry O. Juliani, Leon Maldonado, Bruce Watkins, Henry Corral; Harp - Helen Welch; Oboe - Crosby Lusk; Flutes - Percy N. Folsom, Archie Caldwell, Fred Ronstadt, Leonard Nally; Clarinets - Robert McBride, Maurice Anderson, Jesus P. Lopez, Mrs. W. A. Sewell, Fred Emery, Irvin H. Mauch; Bassoons - John K. Oliver, Louis Blaker; Trumpets - Walter Burrows, Betty Bandel, Samuel Posner, Randall Stover; Trombones and Horns - W. Arthur Sewell, Andrew White, Randall Stover, Antonio Sanchez, Gaynor Stover, George M. Snow; Tuba - George Snearly; Tympani - Russell Bertram; Percussion - Edward Breazeale, Gilbert Treahay; Tambourine - Helena Sayre.

СЕМІРАДСКІ Юзаф (3) - быў верны Львову амаль да самай смерці, больш за 30 гадоў з'яўляючыся прафесарам палеанталогіі ва ўніверсітэце (Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie), у якім быў рэктарам (у 1926/1927 навучальным годзе) і (у 1927/1928) прарэктарам.

Юзаф Семірадскі

АБ ІНДЗЕЙЦАХ ПАЎДНЁВАЙ АМЕРЫКІ (3)

Конская язда [надрукавана Rzed konski, rzad - верхавая язда?], у асноўным перанятая ў іспанцаў, была даволі значна змененая араўканамі. [... - М. Парадоўская] Араўканы выкарыстоўваюць тэрліцы [тлумачэнне ў "Нясвіжскіх каэтах": "(з лац.) - сядло, не абцягнутае скурай, драўляная частка сядла] з вельмі лёгкага дрэва [terlic gietych z bardzo lekkiego drzewa], пакрытыя звонку сырамятнай скурай. Гэтая тэрліца вузкая, нізкая, але даволі глыбокая, аднастаяная сперад і ззаду. Спосаб сядлання [... - М. Парадоўская] - паверх сядла, як вайсковыя "абегурты" [obergurty], надзяваюцца страмёны, злучаныя з вупражжу [polaczone z porregiem], і ўсё гэта абцягваецца мяккім кілімам [kilimkiem]. Гэтыя страмёны складаюцца з палкі, заостранай з абодвух канцоў, канцы якой злучаны невысокай дугой са скуры, падвешанай да скуры стрэмя. Вупраж [Porreg], як і ва ўсіх амерыканскіх сёдлах, не мае нязручных спражак, якія псуюцца ў дарозе, а два металічных кольца або проста дзве адтуліны, прарэзаныя на канцах вупражы, праз якія прапускаецца раменьчык, які ўтрымліваецца на месцы вельмі разумным [dowcipnego] і простым вузлом. Рыштунак завяршаецца вострым чылійскім муштуком [munsztuk] без зашпількі або кавалкам скуранога рамяня, завязанага вакол губы кая, мудрагеліста сплеченых лейцаў з сырога матэрыялу і звычайна ў багаці абсталяваных срэбнымі кольцамі, тканай аброццю [pleciona uzdzienica], ласо, кайданамі з сырамятнай скуры і шпорамаі патагонскага вынаходства з дзвюх палак і цвікоў, зробленых вельмі штучным



Envelope from Lvov (Lviv) Historical Museum Львівський історичний музей Исторический музей (Львов) 1990-05-14



Przepasują się wełnianą wzorzystą krawką do małoruskich podobną. Włosy noszą długie, okręcone czerwoną chustką, której końce spadają na plecy (Vincza). Obuwie zwykle używanym przez Indian i gauczosów na terytorium argentyńskim są wysokie buty patagońskie, wyrobione z wymiętej w rękę surowej skóry, ściągniętej z pięty i uda zadnich nóg końskich, z włosiem lub bez takowego; górna część obuwia, tworząca szeroką i miękką cholewę, jest przytwierdzona podwiązkami, a palce swobodnie wyglądają z otworu dolnego. Obuwie takie, nie mające nigdzie szwu, przy używaniu go tylko do konia, trwa kilka miesięcy. Araukanie chilijscy chodzą boso lub w butach kupionych od handlarzy. U kobiet tylko widziałem zgrabne chodaki z końskiej skóry, niekiedy haftowane paciorkami”.

„Bardzo oryginalnym jest przyrząd, w którym Araukanki dzieci swoje noszą: zamiast powijków — wsuwa się dziecko do skórzanego worka, przytwierdzonego do ram drewnianych, tak iż tylko głowa mu stamtąd wygląda. Cały przyrząd leży na plecach matki, przytwierdzony szerokim rzemieniem do jej głowy. Zupełnie podobnych przyrządów używają północnoamerykańscy Apacze i inne szczepy Dakoty.

Rzęd koński w zasadzie przyjęty od Hiszpanów Araukanie zmodyfikowali dość znacznie. [...] Araukanie używają terlic giętych z bardzo lekkiego drzewa, obciążonych z wierzchu surową skórą. Terlica ta jest wąska, krótka, lecz dość głęboka, jednostajna z przodu i z tyłu. Sposób siedlania [...] — strzemiona połączone z poprzęgiem zakładają się na wierzch siodła, jak »obergurty« wojskowe, a całość przykrywa się miękkim kilimkiem. Strzemiona te składają się z zaostrego na obu końcach patyka, którego końce łączy niski łuk z surowego rzemienia, zawieszony na puśliszku. Popręg, jak zresztą we wszystkich siodłach amerykańskich, nie posiada niedogodnych i psujących się w drodze sprzęczek wcale, lecz dwa metalowe kółka lub po prostu

Jozef Siemiradzki on Araucanian horse accessories, etc. in Sladami Indian (1979) p. 79

спосабам [sztuczny przyrządzane].

Літ:

12993 Siemiradzki J. Szlakiem wychodźców: wspomnienia z podróży do Brazylii odbytej z ramienia Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 1. Warszawa, 1900.

12994 Siemiradzki J. Szlakiem wychodźców: wspomnienia z podróży do Brazylii odbytej z ramienia Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 2. Warszawa, 1900.

13016 Siemiradzki J. Ignacy Domejko // Kosmos. 1889. R. 14. S. 12-20.

Алесь Сімакоў,

даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.

Ales Simakou (e-mail: baicri@tut.by),

researcher of Belarusian-Indian (American Indian, Native American, Amerindian, First Nations) connections.

Індзейцы, індзейцы, Indianie, Indians, indigenous peoples, indigenas, indios de America y Belarus; Belarusians Meet Indians; Алесь Сімаков. Беларусы сустрачаюцца з індзейцамі. [Вып. 140].

Настрой вясна

Музычныя віншаванні, цёплыя і душэўныя пажаданні, гумар і кветкі для прыгожых жанчын...



У філіялах Лідскага раённага цэнтра культуры адбыліся святочныя канцэртныя праграмы "Настрой вясна".

ТК "Культура Лідчыны".

Строі ў стылі "Пачвэрак"



Аўтар Ірына Дыдышка. Лідскі РЦКНТ.

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Адрас рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sudnik@list.ru, sejlawicz@gmail.com

Газета падпісана да друку 10.03.2025 г.

Фармат А-4.

Аб'ём 2,5 друкаванага аркуша.

*Аўтары цалкам адказныя
за падбор і дакладнасць
прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не
вяртае.*

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляецца самастойная раздрукоўка на паперу.